

## Андрэй Хадановіч



...Колісь людзі верылі,  
што галоўная прылада съмерці –  
іржавая каса.  
Потым – вынайшлі газонакасілку...

## I я так магу

*З нізкі нібыта вершаў*

### СТАРЫ ПАЭТ

Стары паэт  
ня мае шкодных звычак,  
бо ад съпіртнога зранку бывала пякотка,  
а ад цыгарэтаў жаўцелі зубы;  
потым зубоў ня стала,  
ды не мяняць жа звычак на схіле гадоў.  
Што да наркотыкаў,  
дык ён мог бы намянкунуть на знаёмства з імі  
дзеля таннай папулярнасці ў моладзі,  
але хай моладзь сама  
дбае пра танную папулярнасць,

а стары паэт  
шырока вядомы,

хоць і ў вузкіх колах,  
затое настолькі шырока,  
што юныя літаратары  
пасъля паэтычных чытаньняў,  
апынуўшыся ў прыбіральні  
ля суседняга з мэтрам пісуара,  
ад хваляваньня забываюць расшпіліць прарэх.  
“Вось здорава! – думае паэт. –  
Я б так ня змог!”

Бо стary паэт  
прачытаў за жыцьцё  
сорак восем кніжак,  
дваццаць дзьве з якіх былі ягоныя,  
яшчэ да дваццаці дзьвюх ён напісаў  
перадмовы,  
а першыя чатыры ён памятае цьмяна;  
хоць мае на паліцы  
дзьве з паловай тысячы томікаў сваіх  
калегаў,  
усе, вядома ж, з аўтографамі,  
каб, Божа барані, ня здаў у букіністычную  
кнігарню,  
але ён часам такі зdae.  
У маладосьці з яго кпілі за неадукаванасць  
ды іранічна казалі: “Вучыцца, вучыцца й  
вучыцца!”,  
а цяпер не, таму

што стary паэт  
наведаў дзьве з паловай тысячы школаў,  
каб кожная навучэнка,  
апроч вечару страты нявіннасці  
ды выпускной вечарыны,  
запомніла яшчэ і ягоную творчую вечарыну,  
але ж ніводная не запомніла,  
а калі якая й пазнае яго на вуліцы,  
дык аказваецца  
суседкаю па лесьвічнай пляцоўцы  
альбо ўнучкаю.

Стary паэт  
дагэтуль хвалюецца перад выступамі,  
думаючы, ці будуць крычаць “брава!”  
ды выклікаць “на біс”,  
і таму чытае з падкрэсленым выклікам,  
нібы пытаючы: “Хто тут супраць мяне?  
Вы за ці супраць?”  
Але ўсё абыходзіцца,  
і зала дружна крычыць:  
“ЗА!” і “БІС!”.

### Чэмпіянат Еўропы

З кім толькі  
ні параўноўвалі Еўропу,  
дзяўчынку-каўбоя,  
што ўседзела на бычынай сьпіне  
максімальна доўга,  
аж да самага канца радэа.

Я неяк назваў яе пясочніцаю,  
куды не пускаюць беларускіх дзетак  
іх нацыянальна непрасунутыя бацькі.  
Сёй-той абразіўся параўнаньнем,  
хоць, мяркую,  
каўбоям і матадорам спадабалася б.

Але я тады думаў  
не пра пясочную арэну  
палітычнай карыды,  
а пра досыць нявінныя дзіцячыя забавы  
з саўком  
(я пра маленькую рыдлёўку),  
пластмасавым самазвалам  
ды алавянімі жаўнерыкамі,  
калі кожны з нас быў генералам,  
які толькі пачынаў сваю  
пяшчаную кар'еру.

Што да дзяўчатаک, то яны  
пераважна рабілі “сакрэты”,  
выкопваючы ў пяску ямінкі  
і аздабляючы гэтыя дамавінкі  
жывымі кветкамі  
і (нежывымі) паперкамі ад цукерак ды жуек.  
Галоўнай часткаю інсталяцыі  
быў каляровы кавалачак шкла,  
што клаўся паўзьверх –  
і атрымлівалася *красиво*;  
потым “сакрэт” закопваўся,  
старанна хаваўся, але так,  
каб лёгка было знайсці,  
асабліва іншым.

Толькі праз шмат гадоў я зразумеў,  
што гэта былі правобразы  
наших будучых інтэрнэт-сайтаў,  
вершаў і порназдымкаў,  
што мяtlікамі ляцяць на съятло

і заблытаўца ў сусьветнай павуціне,  
у душы прагнучы  
зьвярнуць на сябе хоць якую ўвагу,  
ды ўпарты хаваючы  
свае сумненія “сакрэты”,  
нібы тая Еўропа,  
чэмпіёнка радэа,  
старая панна,  
што так і ня зълезла з бычынае съпіны  
для чаго іншага.

### Арфей, Эўрыдыка, герпес

“Зорка Венера ўзышла...”  
Не, гэта не пачатак рамансу,  
і нават ня чорная мша.  
Гэта пазыўня ў менскім метро.  
“Паважаныя пасажыры,  
не падыходзьце да краю платформы!  
Не заходзьце за абмежавальную лінію!  
І не азірайтесь,  
напрамілы Бог, не азірайтесь!..”  
Але ён такі азіруйся.

Некалі ён іграў на скрыпцы  
у падземным пераходзе,  
і граў так,  
што з усіх бакоў зьбіраліся  
бяздомныя коткі й скінхэды,  
і першыя клаліся ля другіх,  
зачараваныя музыкаю.  
Калі ён запільваў  
“Dance me to your beauty with a burning  
violin”,  
спыняліся ўсе навакольныя сабакі –  
нямецкая аўчарка  
і троє ейных спадарожнікаў ва ўніформе.  
А аднойчы спынілася яна,  
каб дакрануцца вуснамі да вуснаў  
і адразу ж зынікнуць у метро.

“Сука!” –  
казаў ён назаўтра,  
абмацаючы герпес  
і, зрэшты, зусім не жадаючы  
пакрыўдзіць аўчарку ды іншых...

Потым былі ўцёкі й спробы схавацца

між пральняй і станцыяй “Інстытут культуры”.

На трэція содні хаваньня ў метро ён зноўку пабачыў яе.

Яна ўсміхнулася, даючы зразумець, што пойдзе за ім паўсюль,

і яны пайшлі: ён съпераду, а яна за ім.

“Не азірайся,  
напрамілы Бог, не азірайся!” –

падказваў унутраны голас

і ўсе супрацоўніцы менскага метрапалітэну.

Але ён такі азірнуўся і –  
вядома ж, яна аслупянела,  
зрабіўшыся калонаю з выявай дзяўчыны.  
(Цяпер яе лёгка знайсьці на станцыі метро  
сярод іншых персанажаў Якуба Коласа.)

“Мой родны кут, як ты мне...

Паважаныя пасажыры,  
пры карыстаньні эскалаторам  
не апускайце рэчаў  
на прыступкі й парэнчы!

Пазбягайце траплянья душы  
між рухомымі й нерухомымі  
часткамі эскалатору!..”

Тыя, хто чакаў  
скрыпкі ў падземным пераходзе,  
абламаліся – ён ня выйшаў.

Ён зынік у нетрах, і  
няма таго, што раныш...  
І толькі надпіс “Плошча Незалежнасці”  
паўзьверх надпісу “Плошча Леніна”  
даводзіць, што ён покуль яшчэ жывы.

### Касільнік газонаў

Коліс людзі верылі,  
што галоўная прылада съмерці –  
іржавая каса.

Потым – вынайшлі газонакасілку.

І цяпер старой прасьцей  
касіць сваю канюшыну,  
зграбаючы залаты мурог  
у ахайныя стагі ды копы.

(Зрэшты, паліцыя тут ні пры чым,  
проста трагічны зьбег абставінаў.)

Адзін дасыцінік напісаў,  
што для коней і закаханых  
сена пахне па-рознаму.  
Ён дакладна ведаў,  
што працаголікі з касілкай  
прыходзяць да ўсіх.

У юнацтве я аднойчы  
доўга назіраў за адным такім  
па дарозе ў ваенкамат.  
Да мэты заставалася кроکаў дзьвесіце  
і съпяшацца ой як не хацелася,  
а тут якраз гэты сівенькі хрэн  
са сваёй баявой машынай.

На галаве навушнікі плэера.  
Рухаецца ў такт музыкі,  
якой, вядома ж, не чуваць.  
Але, мабыць, нешта вельмі прасунутае,  
бо надта ж энергічныя рухі  
і столькі ў іх свабоды,  
што я нават на хвілінку  
спалохаўся за газон.

Газон вытрымаў,  
а я так і не дайшоў да ваенкамату,  
дзякую старому меламану.  
Пазней я нават  
хацеў набыць сабе газонакасілку,  
але абмежаваўся плэерам.

Бо як яшчэ не прапусціць  
таго адказнага моманту,  
калі пачуеш у навушніках  
з дзяцінства знаёму песню,  
якая ніколі не састарэе:

*Ня плач, дзяўчынка,  
пройдуць дажджы!  
Вось канюшынка,  
дапамажы!*

Калі адчуеш блізкую прысутнасць  
таго, хто ня кідае  
позваў у паштовую скрыню  
і ня звоніць уначы па телефоне  
голосам копа-ўчастковага;

калі адчуеш водар  
съвежаскошанай травы

і зразумееш, што, нарэшце,  
закасіў па-сапраўднаму.

### **УСПОМНІЦЬ УСё**

Часам мне здаецца,  
што я дасканала памятаю  
усё, чаго памятаць аніяк не павінен, –  
асабліва калі ўмыкаю TV.

Добра памятаю сваё нараджэнъне  
і першыя месяцы паслья,  
першыя прагулянкі ў калясцы  
абсалютна пустымі вуліцамі гораду,  
бо ўсе яго насельнікі якраз глядзелі,  
як савецкі выведнік Шцірліц  
усё крочыць і крочыць па калідоры  
ў кірунку да непрыстойных анекдотаў  
ды іншых адзнак несьмяротнасці.

Памятаю яшчэ колькіх выведнікаў:  
тroph агентаў 007,  
адзін з якіх паслья зробіцца горцам,  
а другі будзе доўга зьдзекавацца  
з беднай дзяўчыны-беспасажніцы,  
але яна яго ўсё роўна акруціць,  
і не ўратуюць ніякія навыкі  
ангельскай каралеўскай выведкі.

Памятаю таксама  
відэасалоны канца 80-х,  
дзе з маленькага экрану,  
гіпнатаізуючы падлеткаў,  
рыжая рыбачка Соня  
з вялікім мечам  
тлумачыць яшчэ маладому Шварцэнэгеру,  
што, маўляў, усе вас ведаюць,  
Містэр Сусьвет,  
а я дык бачу ўпершыню.  
Памятаю нямецкую дзіцячу перадачу  
з падазроным назовам  
“Рабі з намі, рабі як мы, рабі лепш за нас!”  
(Націск у слове “рабі”, як ні дзіўна,  
падаў на другі склад.)

Порна пра грэцкую смакоўніцу  
ня памятаю,  
бо замест яго  
быў балет “Лебядзінае возера” –

на ўсіх каналах...

Вось і цяпер  
уключаю вечаровыя навіны –  
і адразу згадваю,  
хто там ідзе,  
хто съмьецца апошнім,  
хто вінаваты,  
хто самае слабое зъвяно  
і хто падставіў вясёлага Роджэра.

Людзі добрыя!  
Калі ў мяне напраўду  
пачнуцца праблемы з памяцьцю,  
калі ласка, умыкненце  
першы канал  
нацыянальнага тэлебачанья!

## КАМАРЫ ДУМАЮЦЬ ПРА БЕЛАРУСЬ

*Iгару Бабкову, таварышу ў няличасці.*

Калі Пан Бог  
у першыя шэсць дзён тварэння  
стварыў бы й камароў,  
мабыць, у сёмы  
Ён бы ўжо нармальна не адпачыў.

І праўда,  
якая тут міласэрнасць  
і любоў да ворагаў  
наших меншых,  
калі цябе кусаюць  
у правую шчаку,  
а ты рэфлекторна  
пляскаеш і па левай?!

...Паход у лясы  
пачаўся з выправы  
на Камароўку,  
і гэта было знакам,  
якога, на жаль,  
ніхто не расчытаў.

Недаацанілі мы й першых налётаў,  
не абвесціўшы ўчастна  
паветранае трывогі.

А потым пачаўся Пірл-Харбар,  
бязылітасны й бессэнсоўны,  
як усякі бунт  
супраць Вялікага Брата,  
які хоць і бачыць цябе,  
але ж ніяк не пасыпвае  
са сваёю грувасткаю  
супрацьпаветранай абаронай,  
бо адзіны ў атрадзе “зенітчык”  
узброены толькі фотаапаратам.

“Мабыць, хутка ўжо канец съвету”, –  
казалі ў роспачы песімісты,  
а хтось асабліва цынічны дадаў:  
“Ня мы, дык нашыя дзеці  
пры жыцці пабачаць!”  
І не было ў гэтым вялікага перабольшання.

Бо нашыя продкі вучылі  
не рабіць з камара вала,  
а мы й не рабілі,  
іначай проста  
не дажылі б да съвітання.

*“Сынегіры – ня гіры!  
Кенгуру – ня гуру!  
Камары – ня мары!”* –  
імправізаваў ты,  
падскокваючы, нібы кенгуру,  
і размахваючы рукамі, як вятрак,  
калі цэлае воінства  
абкураных вогнішчам рыцараў  
ідзе на яго съвіньнё...

Ды ўрэшце настae паpa,  
калі бярэш пару пляшак  
і на пару хвілінаў  
забываеш пра іхняе існаванье,  
альбо нават думаеш,  
што чарговая атака  
такі захлынулася ў тваёй крыві,  
і верыш – вось яна, перамога,  
і на поўныя грудзі кryчыш:  
“Жыве Беларусь!”  
І чуеш у адказ радаснае  
“З-з-з-зыве!”

---